

расейскім. Дык вось за адну з асноўных страваў нашага бістра абраці *дранікі*. Смажаныя на камбі-тлушчы, яны вельмі смакуюць наведнікам пад слабана-цэненую там беларускую гарэліцу.

На мяжы тысячагодзьдзяў *дранікі* застаюцца знакам беларускага. Нездарма адзін зь беларускіх сайтаў у Інтэрнэце яго стваральнікі назвалі максы-мальна ясна — *дранікі*. І страва ўніверсальная, і сайт на розныя густы. *Дранікі* — той наш атрыбут, якому беларусы пакуль нязменна верныя. Хто-ніхто нат ня супраць таго, каб проціпаставіць нашыя *дранікі* зъненавідным іншаземным прысмакам. Так вось і было на сёлетнім „Славянскім базары“, на адным з канцэртаў якога давялося пачуць прыпевачку:

Як я *дранікі* ўсё ела,  
Дык нідзе мне не съярбела,  
Як я „сынікерысаў“ паела,  
Дык усё мне засъярбела.

## Друк

### *Вінцэсъ Мудроў*

Друк, як съведчыць Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, гэта ня што іншае, як сукаватая палка. Палка — рэч звычайная, але тым ня менш яна пакінула адметны сълед у гісторыі нашага народу, бо часцяком гуляла па съпінах непакорлівых беларусаў.

І ў гэтым сэнсе самым важкім і сукаватым быў, безумоўна, партыйна-са-вецкі *друк*. Вось што пісала наконт гэтага, скажам не без іроніі, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: „Савецкі *друк* — важны сродак палітычнай асьве-ты масаў... Гэта прапагандыст, агітатар і арганізатар, дзейсная зброя ў ажыццяўленыні актуальных задач камуністычнай партыі“.

У наш час выхаваўчая роля друку яшчэ больш узрасла. Але сёньня *друк* — гэта ўжо ня нейкая там сукаванка, а літое, кампактнае, зручнае выкарыс-таныне гумавае прылады. Яно вельмі дзейснае ў справе выхаваныня масаў, але карыстацца ім трэба са спрытам. Так, па студэнцкім карку трэба біць з замахам, з адцяжкаю, а па той жа прафэсарскай галаве наадварот — без за-маху, але рашуча й хватка. Так, каб *дручик* аж загуў у напятай руцэ.

Пропагандысты й выхавальнікі съціпла называюць гэтае прыладзьдзе спэцсродкам і тым самым прыніжаюць ягоную ролю ў жыцці грамадства. Насамрэч гэты спэцсродак выхаваныня ўжо даўно стаў апошнім аргумэнтам і своеасаблівым сакральным сымбалем сёньняшніх улады.

## Дрыгва

### *Сярэжук Сокалаў-Воюш*

Першае, з чым асацыюеца гэтае слова, — балота. Другое — аповесьць Якуба Коласа. А вось *дрыгавічы*, старажытнае племя, згадваюцца не адразу.

*Дрыгва* роднасная аднакарэнным літоўскаму і латыскаму словам са значнінем „вільгаці“ і беларускаму дзеяслову „дрыгацца“.

*Дрыгвяністы*, *дрыгвяны*, *дрыгвянае* балота, *дрыгвіна* — адно месца ў *дрыгве*, а таксама назва ежы, якую цяпер мянуюць як „квашаніна“. Як ба-

чым, вытворных ад дрыгва ня так і шмат. Няма ў нас ад гэтага слова ні назваў населеных пунктаў, ні прозвішчаў. Выглядзе, што для беларусаў гэтае слова штосьці большае, чымся топкая, балоцістая мясыціна. Гэта падсвядома адчуваюць і беларускія пісьменынкі, у якіх дрыгва амаль ніколі не асацыюеца зь нечым адназначна адмоўным. Дый наагул, беларус хутчэй скажа балота, багна, твань, імшара, імшарына, імшарышча, амшара ці нават алёс, чым дрыгва. Мы як бы ашчаджаем гэтае слова, бо адчуваєм у ім пагансскую пракаветнасць.

„Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў“ — так паэтычна назваў адзін свой твор Караткевіч. У яго ж „Дзікае паляванье караля Стаха“ паэтычна ляціць над той самай дрыгвой.

Як съведчаць навуковыя крыніцы, на сёньня дрыгвяністыя месцы ў Беларусі засталіся пераважна на тэрыторыях некаторых запаведнікаў і заказнікаў. Савецкая мэліярацыя амаль цалкам зьнішчыла дрыгву.

## Дуда

### *Mіхась Скобла*

Эх, скручу я дудку,  
Такое зайграю,  
Што ўсім стане чутка  
Ад краю да краю.

I стала чутка, і стала жудка, і верш Францішка Багушэвіча як пракляты залом застаўся на беларускай ніве ў XX стагодзьдзі. Яго спрабаваў разблытаць Купала, дый ягоная дудка-жалейка дачасна зайшлася жalem. I Коласаў Сымон-музыка ня даў рады, хоць і сілкаваў свой талент „ад казак вечароў, ад песень дудароў“. А казка Дудара на імя Алесь у 20-я гады пачыналася зусім не на казачны лад: „Пасеклі наш край папалам“.

Вясёлья сынонімы дудкі — съверасьцёлка, сапёлка, шасьцяруха, пішчэлка, гульлівія прыказкі накшталт „Без смыка і без дуды ходзяць ногі не туды“ ня здолелі адгадзіць містычнай багушэвіцкай жуды ад тых, хто адважваўся дудзець. I невядома, куды зайшлі ногі Ўладзімера Дудзіцкага, які бясьсыльна зьнік у 1968 годзе, даўшы згоду ачоліць Беларускую службу Радыё Свабода.

400 гадоў існуе дуда ў Беларусі. Нават на здольнага паэта ці песьняра сталі казаць „Божая дудка“.

А калі на беларускім апазыцыйным мітынгу ў 90-я гады ўшаноўвалі хвілінай маўчаныня памяць Джахара Дудаева, чачэнскі герой не здаваўся чужаком, бо ягонае прозвішча лёгла дзялілася на два беларускія слова.

А ў сучасных змагарных песьнях дуда нават захапіла першынство сярод вайсковых музычных інструментаў.

Дуды над хлопцамі граюць трывожна,  
Над полем бітвы сипява рог,  
Тапчыце зямлю, легіёны Божыя,  
Наперадзе вораг, за намі — Бог.

Гэта — гімн беларускага „Белага Легіёну“, чые ўлёткі прамаўляюць да людзей коратка, як стрэл — мы тут.